

### Я. Відук

І было у восень... Я сказаў аднойчы:  
Больш не дакрануцца пальцы мае струн.  
(*Дубоўка — „Апошняя песня“*).

\* \* \*

Завіхурылі гукі Прадвесньем,  
Распаўзае дыван сънегавы.  
Песня сну — адцьвітаючых лісьцяў  
Можа песнія апошняю быць.

А пакуль падымаша грудзі,  
Пакуль сэрца ганяе ў іх кроў —  
Грэх казаць, што вясна сябе згубіць,  
Што поэт безнадзейна замоўк.

Не поэт, не мастак, калі хмари  
Яму могуць дарогу запяць,  
Калі ён забываецца марыць  
Пад акорды напеваў жыцьця.

Хіба-ж можна парваць струны ліры,  
Жыць і — разам суняць сэрца стук;  
Замаўчаць, калі песняю зырыць,  
І заснудь, калі кветкі цвітуць.

Завіхурылі гукі Прадвесньем,  
Распаўзае дыван сънегавы.  
Песня сну — адцьвітаючых лісьцяў  
Можа песнія апошняю быць.